

ЗАЦВЯРДЖАЮ
дырэктар
дзяржаўнай установы адукацыі
“Вясейская сярэдняя школа”
_____ М.У.Вядзёрка
24.10.2022 г.

**План
правадзення выхаваўчай работы
ў школьную суботу
29 кастрычніка 2022 года**

Тэма дня “Першыя канікулы – стань прыкметны ў цемры”

<i>Меропрыемства, удзельнікі</i>	<i>Час правадзення</i>	<i>Удзельнікі</i>	<i>Адказны</i>	<i>Месца правадзення</i>
<i>Фізікультурна-аздараўленчая дзейнасць</i>				
Турніры па шахматам	11.00-12.00	1-11 кл	А.М.Верамейчык	Кабінет 2 кл.
<i>Інтэлектуальная і творчая дзейнасць</i>				
1. Факультатыўныя заняткі “Уводзіны ў аграрныя спецыяльнасці”	9.00-9.45 9.50-10.35	11 кл.	Т.М. Пабядзінская	Кабінет 11 кл.
2. Вусны часопіс “Мае правы і абавязкі”	9.00-10.00	1-4 кл.	С.І. Мароз	Кабінет 4 кл.
3. Інтэрактыўныя заняткі “Мае правы і абавязкі”	9.30-10.30	5-7 кл.	І.Г. Карцель	Кабінет 6 кл.
4. Бой эрудытаў “Прававыя лібірынты”	10.00-10.45	8-11 кл.	Т.У. Бэнда	Кабінет 8 кл.
<i>Дзейнасць СППС</i>				
Гульня-віктарына “НЕ – шкодным звычкам” (прафілактыка ўжывання тытуню)	09.00-10.00	7-8 кл.	Ю.В. Есіповіч	Кабінет 6 кл.
<i>Грамадска-карысная дзейнасць</i>				
1. Аб’яднанне па інтарэсах “Дэкупаж”	9.00-10.40		Г.Ф.Сак	Кабінет прац.навуч.
2. Аб’яднанне па інтарэсах “Калейдаскоп”	10.45-11.45		Т.У. Бэнда	Кабінет 8 кл.
<i>Дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў</i>				
Інтэрактыўныя заняткі “Мае правы і абавязкі”	9.30-10.30	5-7 класы	І.Г. Карцель	Педагог сацыяльны
<i>Дзейнасць бібліятэкі</i>				
Выстава “Бяспечныя канікулы”	На працягу працоўнага дня	1-11 класы	К.Ф. Піскун	Бібліятэка

Намеснік дырэктара па
вучэбна-выхаваўчай рабоце

І.Ю. Пяцігор